

Persian (فارسی)

مناسک مقدماتی

علامت صلیب

به نام پدر و پسر و روح القدس.

امن

سلام و احوال پرسى

فیض پروردگار ما عیسی مسیح ، و

عشق به خدا ، و ارتباط روح

القدس با همه شما باشید

و با روح شما

عمل مجازات

برادران (برادران و خواهران) ،

اجازه دهید گناهان خود را تصدیق

کنیم ، و بنابراین خودمان را برای

جشن گرفتن اسرار مقدس آماده

کنید.

من به خدای متعال اعتراف می کنم

و برای شما ، برادران و خواهران

من ، که من بسیار گناه کرده ام ،

در افکار من و در سخنان من ، در

کاری که من انجام داده ام و در

کاری که نتوانسته ام انجام دهم ، از

طریق تقصیر من ، از طریق تقصیر

من ، از طریق سنگین ترین تقصیر

من ؛ بنابراین من از مریم همیشه

ویرجین می پرسم ، همه فرشتگان

و مقدسین ، و تو ، برادران و

خواهران من ، برای من برای من

به خداوند خدای ما دعا کنید.

خداوند متعال به ما رحم کند ،

گناهان ما را ببخش ، و ما را به

زندگی ابدی برساند.

امن

گیری

بخشش داشته باشید سرورم.

Belarusian (беларуская мова)

Уступныя абрады

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога Духа.

Прымяняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Госпада Ісуса Хрыста, і

любоў да Бога, і Камунія Святога Духа

быць з усімі вамі.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры), давайце

прызнаем свае грахі, І таму

падрыхтуйцеся да святкавання

святых таямніц.

Я прызнаюся Усемагутнаму Богу І вам,

браты і сёстры, што я моцна зграшыў,

у маіх думках і ў маіх словах, у тым,

што я зрабіў, і ў тым, што мне не

ўдалося зрабіць, Праз маю віну, Праз

маю віну, Праз маю найбольш

жорсткую віну; Таму я пытаюся ў

блаславёнай Марыі, калі-небудзь,

калі-небудзь, Усе анёлы і святыя, А

ты, мае браты і сёстры, маліцца за

мяне Госпаду, Богу, нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуйся над

намі, даруй нам нашы грахі, і

прывесці нас да вечнага жыцця.

Прымяняльнікі

Кіры

Госпадзе, злітуйцеся.

Persian (فارسی)

بخشش داشته باشید سرورم.

مسیح ، رحمت کنید.

مسیح ، رحمت کنید.

بخشش داشته باشید سرورم.

بخشش داشته باشید سرورم.

گلخانه

جلال به خدا در بالاترین ، و بر روی
زمین صلح به مردم اراده خوب. ما
شما را ستایش می کنیم ، ما به
شما برکت می دهیم ، ما شما را
دوست داریم ، ما شما را تجلیل می
کنیم ، ما از جلال عالی شما به شما
سپاسگزاریم ، خداوند خدا ، پادشاه
آسمانی ، خدایا ، پدر متعال.
پروردگار عیسی مسیح ، فقط پسر
متولد شده ، پروردگار خدا ، بره
خدا ، پسر پدر ، شما گناهان جهان
را از بین می برید ، به ما رحم کن
شما گناهان جهان را از بین می
برید ، دعای ما را دریافت کنید شما
در سمت راست پدر نشسته اید ،
به ما رحم کن برای شما تنها
مقدس هستید ، تو تنها خداوند
هستی ، شما به تنهایی بالاترین
هستید ، عیسی مسیح ، با روح
القدس ، در جلال خدا پدر. آمین
جمع کردن

بگذارید دعا کنیم

آمین

قضیه کلمه

خواندن اول

کلام خداوند.

خدارا شکر.

مزمور

خواندن دوم

کلام خداوند.

Belarusian (беларуская мова)

Госпадзе, злітуйцеся.

Хрыстос, злітуйцеся.

Хрыстос, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Глорыя

Слава Богу ў самым высокім, і на
зямлю мір людзям добрай волі. Мы
хвалю вас, Мы дабраслаўляем цябе,
Мы вас абажаем, Мы ўслаўляем цябе,
Мы дзякуем вам за вашу вялікую
славу, Госпадзе Бог, нябесны кароль,
Божа, Усемагутны бацька. Госпадзе
Ісус Хрыстос, толькі нарадзіўся сын,
Госпадзе Бог, Ягня Божы, сын Айца,
Вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас;
Вы забіраеце грахі свету, атрымаць
нашу малітву; Вы сядзіце ў правай
руцэ бацькі, Злічыце нас. Для вас
толькі святы, ты адзін - Гасподзь, Вы
адзін самы высокі, Ісус Хрыстос, са
Святым Духам, У славу Божай Айцец.
Амін.

Збіраць

Давайце малімся.

Амін.

Літургія Слова

Першае чытанне

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

Адказна псальма

Другое чытанне

Слова Госпада.

Persian (فارسی)

خدارا شکر.
انجيل

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

خواندن از انجيل مقدس طبق گفته
N.

جلال به تو ، ای پروردگار

انجيل خداوند.

ستایش به شما ، پروردگار عیسی
مسیح.

حرفه ایمان

من به یک خدا اعتقاد دارم ، پدر
متعال ، سازنده بهشت و زمین ، از
همه چیز قابل مشاهده و نامرئی.
من به یک پروردگار عیسی مسیح
اعتقاد دارم تنها پسر متولد خدا ،
قبل از همه سنین از پدر متولد
شده است. خدا از خدا ، نور از نور
، خدای واقعی از خدای واقعی ، با
پدر متولد شده ، ساخته نشده
است. از طریق او همه چیز ساخته
شده است. برای ما مردان و برای
نجات ما او از بهشت پایین آمد ، و
توسط روح القدس تجسم مریم
باکره ، و مرد شد. به خاطر ما او
تحت پونتیوس پیلاتس صلیب شد ،
او دچار مرگ شد و دفن شد ، و در
روز سوم دوباره بلند شد مطابق با
کتاب مقدس. او به بهشت صعود
کرد و در سمت راست پدر نشست
است. او دوباره در جلال خواهد آمد
برای قضاوت در مورد زندگی و
مردگان و پادشاهی او پایان خواهد
یافت. من به روح القدس ، خداوند
، اهدا کننده زندگی اعتقاد دارم ، که
از پدر و پسر پیش می رود ، که با
پدر و پسر مورد تحسین و تجلیل

Belarusian (беларуская мова)

Дзякуй Богу.
Евангелле

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Чытанне ад Святога Евангелля
паводле N.

Слава табе, Госпадзе

Евангелле Госпада.

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус
Хрыстос.

Прафесія веры

Я веру ў аднаго Бога, бацька
Усемагутны, вытворца нябёсаў і зямлі,
з усіх рэчаў бачна і нябачныя. Я веру ў
аднаго Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны
нараджаны Сын Божы, Нарадзіўся ад
бацькі да ўсіх узростаў. Бог ад Бога,
Святло ад святла, Сапраўдны Бог ад
сапраўднага Бога, нарадзіўся, не
выраблены, канструктаваны з Айцом;
Праз яго ўсё было зроблена. Для нас
мужчын і для нашага выратавання ён
сышоў з нябёсаў, і Святы Дух быў
увасабленым Панны Марыі, і стаў
чалавекам. Дзеля нашага яго
ўкрыжаваны пад Понціем Пілатам, Ён
пацярпеў смерць і быў пахаваны, І
зноў падняўся на трэці дзень у
адпаведнасці са Святога Пісання. Ён
узышоў у неба і сядзіць у правай руцэ
Айца. Ён зноў прыйдзе ў слава судзіць
пра жыццё і памерлых І ў яго царства
не будзе канца. Я веру ў Святога
Духа, Госпада, даверу жыцця, які ідзе
ад бацькі і сына, Хто з бацькам і
сынам абажаны і праслаўляецца, які
размаўляў праз прарокаў. Я веру ў

Persian (فارسی)

قرار می گیرند ، که از طریق پیامبران صحبت کرده است. من به یک کلیسای مقدس ، مقدس ، کاتولیک و رسول اعتقاد دارم. من یک تعمد را برای بخشش گناهان اعتراف می کنم و من مشتاقانه منتظر رستخیز مردگان هستم و زندگی جهان آینده. آمین
پرحاش

نماز جهانی

ما به خداوند دعا می کنیم.
پروردگار ، دعای ما را بشنوید.

آیین ایکاریست

بی پروا

خدا را برای همیشه مبارک.
دعا کنید ، برادران (برادران و خواهران) ، که فداکاری من و شما ممکن است برای خدا قابل قبول باشد ، پدر متعال باشد که خداوند فداکاری را در دستان شما قبول کند برای ستایش و جلال نام او ، برای خوب ما و خیر همه کلیسای مقدس او.
آمین

دعای اچاریستی

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

قلب خود را بلند کنید.

ما آنها را به سمت خداوند بلند می کنیم.

بگذارید از خداوند خدای خود تشکر کنیم.

درست و عادلانه است.

خداوند مقدس ، مقدس ، مقدس خدای میزبان. بهشت و زمین پر از شکوه تو است. حسنا در بالاترین.

Belarusian (беларуская мова)

адну, святую, каталіцкую і апостальскую царкву. Прызнаюся адно хрост за прабачэнне грахоў і з нецярпеннем чакаю ўваскрашэння памерлых і жыццё ў свеце. Амін.

Гамалія

Універсальная малітва

Мы молімся Госпаду.

Госпадзе, пачуй нашу малітву.

Літургія Эўхарыстыі

Паўсядзённы

Бласлаўены быць Богам назаўсёды.

Маліцеся, браты (браты і сёстры), што мая ахвяра і ваша можа быць прымальным для Бога, Усемагутны бацька.

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў вашых руках За пахвала і славу Яго імя, Для нашага добра і дабро ўсяго Яго Святога Касцёла.

Амін.

Эўхарыстычная малітва

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Падніміце сэрца.

Мы падымаем іх да Госпада.

Давайце падзякуем Госпаду Богу нашаму.

Гэта правільна і справядліва.

Святы, святы, святы Гасподзь Бог гаспадароў. Неба і зямля поўныя вашай славы. Хосана ў самым

Persian (فارسی)

خوشا به حال کسی که به نام
خداوند می آید. حسنا در بالاترین.

رمز و راز ایمان.

ما مرگ شما را اعلام می کنیم ،
پروردگار ، و رستخیز خود را باور
کنید تا دوباره بیاید. یا: وقتی این
نان را می خوریم و این فنجان را
می نوشیم ، ما مرگ شما را اعلام
می کنیم ، پروردگار ، تا دوباره
بیاید. یا: ما را نجات دهید ، ناجی
جهان ، با صلیب و معاد شما شما
ما را آزاد کرده اید.

آمین

مناسک ادبی

به دستور ناجی و با آموزش الهی
شکل گرفت ، ما جرات می کنیم
بگوییم:

پدر ما ، که در بهشت هنر است ،
نامت درخشان باد؛ پادشاهی تو بیا
، شما انجام خواهد شد روی زمین
همانطور که در بهشت است. نان
امروز ما را بدهید، و ما را به ما
بخشید ، همانطور که ما کسانی را
که علیه ما تجاوز می کنند می
بخشیم. و ما را به وسوسه نکشید
، اما ما را از شر نجات می دهد.
ما را تحویل دهید ، پروردگار ، ما
دعا می کنیم ، از هر شر ، با لطف
در روزهای ما صلح را صلح می کنید
، که به کمک رحمت شما ، ما
ممکن است همیشه از گناه عاری
باشیم و از همه پریشانی ایمن ،
همانطور که منتظر امید مبارک
هستیم و آمدن ناجی ما ، عیسی
مسیح.

برای پادشاهی ، قدرت و جلال مال
شماست الان و برای همیشه.

Belarusian (беларуская мова)

высокім. Блаславёны той, хто
прыходзіць у імя Госпада. Хосана ў
самым высокім.

Таямніца веры.

Мы абвяшчаем вашу смерць,
Госпадзе, і вызнайце сваё
ўваскрасенне Пакуль ты зноў не
прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо гэты
хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы
абвяшчаем вашу смерць, Госпадзе,
Пакуль ты зноў не прыйдзеш. Альбо:
Ратуй нас, Збаўца свету, бо ваш крыж
і ўваскрасенне Вы вызвалілі нас.

Амін.

Абрад Камуніі

Па камандзе Збаўцы і ўтвараецца
боскім вучэннем, мы адважваемся
сказаць:

Наш бацька, які мастацтва на небе,
Святы - гэта імя Тваё; Прыходзь
Валадарства, прыходзіць, твой будзе
зроблена на зямлі, як на небе. Дайце
нам у гэты дзень наш штодзённы
хлеб, І даруй нам нашы парушэнні, як
мы даруем тым, хто парушае нас; і
вядзе нас не ў спакусу, Але пазбавіць
нас ад зла.

Дастань нас, Госпадзе, мы молімся,
ад кожнага зла, ласкава
прадастаўляйце мір у нашы дні, што,
пры дапамозе вашай міласэрнасці, Мы
можам быць заўсёды свабоднымі ад
граху і ў бяспецы ад усяго бедства, як
мы чакаем блаславёнай надзеі і
прыход нашага Збаўцы, Ісус Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава вашыя
Цяпер і назаўсёды.

Persian (فارسی)

پروردگار عیسی مسیح ، چه کسی
به رسولان شما گفت: صلح من تو
را ترک می کنم ، صلح من به شما
می دهم ، به گناهان ما نگاه نکنید ،
اما در مورد ایمان کلیسای خود ، و
با لطف صلح و وحدت خود را به
مطابق با اراده شما که برای
همیشه و همیشه زندگی می کنند و
سلطنت می کنند.

آمین

صلح خداوند همیشه با شما باشد.

و با روح شما

بگذارید نشانه صلح را به یکدیگر
پیشنهاد دهیم.

بره خدا ، شما گناهان جهان را از
بین می برید ، به ما رحم کن
خدا ، شما گناهان جهان را از بین
می برید ، به ما رحم کن
شما گناهان جهان را از بین می
برید ، به ما صلح بدهید.

بین بره خدا ، بین کسی که گناهان
جهان را از بین می برد. خوشا به
حال کسانی که به شام بره خوانده
می شوند.

پروردگار ، من شایسته نیستم که
باید زیر سقف من وارد شوید ، اما
فقط کلمه را بگویید و روح من
بهبود می یابد.

بدن (خون) مسیح.

آمین

بگذارید دعا کنیم

آمین

نتیجه گیری مناسک

برکت

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

Belarusian (беларуская мова)

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто сказаў
вашым апосталам: Мір я пакідаю
цябе, мой мір, які я табе даю, не
глядзіце на нашы грахі, Але на веру
вашай царквы, і ласкава дайце ёй мір
і адзінства у адпаведнасці з вашай
воляй. Якія жывуць і валадарыць
вечна і векі.

Амін.

Мір Госпада заўсёды з табой.

І з вашым духам.

Давайце прапануем адзін аднаму
знак міру.

Ягня Божы, вы забіраеце грахі свету,
Злічыце нас. Ягня Божы, вы забіраеце
грахі свету, Злічыце нас. Ягня Божы,
вы забіраеце грахі свету, дайце нам
мір.

Вось ягня Божае, Вось той, хто
забірае грахі свету. Дабрашчасныя -
тыя, якія закліканы да вячэры
бараніны.

Госпадзе, я не варты што вы павінны
ўвайсці пад мой дах, Але толькі кажа,
што слова і мая душа будуць
вылечана.

Цела (кроў) Хрыста.

Амін.

Давайце малімся.

Амін.

Заклучныя абрады

Дабраслаўленне

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Persian (فارسی)

خداوند متعال به شما برکت دهد ،
پدر و پسر و روح القدس.

آمین
اخراج

برو بیرون ، توده به پایان رسید. یا:
برو و انجیل خداوند را اعلام کنید.
یا: به آرامش بروید ، خداوند را تا
زندگی خود تجلیل کنید. یا: به
آرامش بروید.
خدارا شکر.

Belarusian (беларуская мова)

Няхай усемагутны Бог дабраславіць
цябе, Бацька, і Сын, і Святы Дух.

Амін.

Звальненне

Ідзіце наперад, маса скончылася.
Альбо: Ідзіце і абвясціце Евангелле
Госпада. Ці: ідзі ў свеце,
праслаўляючы Госпада сваім жыццём.
АБО: Ідзіце ў свеце.
Дзякуй Богу.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC